





# ВЫНІКІ ПРАВАОПОРТУНІСТЫЧНАЙ ДЗЕЙНАСЬЦЫ

## Кіраўніцтва Чэрвеньскага, Сьмілавіцкага і Плешчаніцкага раёнаў сарвала будаўніцтва мясных фабрык

### Комсамольскія арганізацыі ў глыбокім тылу барацьбы за сьвінагадоўлю

## Сьвінаводчая эстафэта застрала на шляху

### Опартуністыя зрываюць разьвіцьцё сьвінагадоўлі

Будаўніцтва сьвінарнікаў на Сьмілавіцкім раёне знаходзіцца пад доўгай нагрой зрыву. Колгасы на чале з райколгасасюзам злучылі адносіцца да гэтай справы. Адпущаныя для будаўніцтва сродкі не скарыстоўваюцца ў належным напрамку, а пашлі на іншыя патрэбы.

У колгасах „Краіна Саветаў“, „Бязбожнік“, „Віселае жыцьцё“ маюцца патрэбныя сродкі, а будаўніцтва не распачынаецца з-за нядабайных адносін да гэтай справы праўдзельнага колгасаў.

Будаўнічыя бригады ў колгасах („Новы Шлях“ і інш.) скурнілі адносіцца да справы сьвінагадоўлі. Яны зрываюць пабудову сьвінарнікаў.

Старшыня колгасу „Новы Шлях“ — Аўдэсеў ня прымае ніякіх рашучых захадаў да злучэнняў, што зрываюць будаўніцтва, гэтым самым патураючы ім. Калі колгасынікі запатрабавалі ад Аўдэсева правіць сьвінарнікі, дык той адказаў: „Я старшыня колгасу і добра ведаю, што рабіць“.

У цэлым шэрагу колгасаў раёну плянавае будаўніцтва сьвінарнікаў не распачата.

РВК і с-саветы не звяртаюць ніякай увагі на разьвіцьцё сьвінагадоўлі. Сэкрэтэр Дукорскага сельсавету Шыдлоўскі разважае так: „У мяне і сваіх спраў на вушы“.

Не мая справа думаць а сьвінях, ніхай старшыня с-с думае аб іх“. Нікавай растлумачальнай працы аб разьвіцьці сьвінагадоўлі сярэд аднаасобных бядняцка-сераднякіх гаспадарак у Сьмілавіцкім раёне не праводзіцца.

У некаторых колгасах, як напр. у к-се Леніна, наглядуюцца выпадкі сьвядомага забойства сьвінаматак, а ў індыўдзальным сэктары гэтай справа яшчэ больш пашырае.

Партыйныя, комсамольскія і савецкія арганізацыі ня ўдзельнічаюць у разьвіцьці сьвінагадоўлі.

РК ЛКСМБ стаіць у баку ад гэтай вялікай справы.

Сэкрэтэр РК ЛКСМБ тав. Вольскі з насмешкамі адносіцца да разьвіцьці сьвінагадоўлі: „Я сьвіней трэба адносіцца па-сьвінску, бо гэта сьвіная справа“.

У шэрагу комсамольскіх ячэек маюцца права-опартуністычныя адносіны да сьвінагадоўлі. Так, сэкрэтэр комсамольскай ячэйкі м. Дукоры — Куніцін К. кажа: „Нас пастановы партыі і ЦК комсамоу не датычаць (?). Мы заняты іншай справай“.

Вышэйпаданыя факты з усёй яскравасьцю гавораць аб тым, што права-опартуністычныя адносіны партыйных, комсамольскіх, савецкіх арганізацый, а таксама і наасобных колгасаў, зрываюць разьвіцьцё сьвінагадоўлі. Г. Грабіцін.

### Замест 11 сьвінарнікаў пабудавалі... 1

**ПЛЕШЧАНІЦЫ, 23.** (Па тэлефону ад нашых юнкора). Справа сьвінагадоўлі на Плешчаніцкім раёне правалена. Да 1 кастрычніка патрэбна было пабудавань 11 сьвінарнікаў на 110 матак кожны. Да сьняжняга дня пабудавана толькі 1.

У колгасах маецца толькі 331 сьвінаматка. Кантракты сьвіней праходзіць слаба. Крыды па сьвінагадоўлі скарыстаны незадавал няюча. У колгасе „1-га мая“ ганебна адносіцца да сьвіней: ня кормяць, ад чаго апошнія хварэюць. Праўдзельны колгасу раздае парасят асобным колгасынікам і ізваг кулакам!

Сэкрэтэр ячэйкі ЛКСМБ Кешко нічога ня робіць, а ячэйка ЛКСМБ пры ірэнча адносіцца да ўсіх гэтых ганебных зьявішчаў.

Колгасы „Бальшавік“, „Чырвоная Беларусь“ да часу эстафэты нічога не зрабілі. Цяпер комсамольцы гэтых колгасаў узварухніліся. У колгасе „Чырвоная Беларусь“ вылучаны спецыяльны ўлаўнявачаны па сьвінагадоўлі і кантракты, у „Бальшавік“ комсамольцы для сьвіней падшукалі лепшыя памяшканьне. У колгасе „Валадарскі“ да гэтага часу не пабудаваны фунда-

мент сьвінарніка. Ёсьць што сьвінарнік ня ўдзельнічае. Ячэйка ЛКСМБ ніякіх у Дня прымае. Толькі ў колгасе „Воны Штангар“ пабудаваны асаб сьвінарнік.

Патрабуем ад РК ЛКСМБ найкладна прыцягнуць да адказнасьці ячэйкі, якія зрываюць сьвінагадоўлі.

РК ЛКСМБ павінен аддаць увагу сьвінаводчай эстафэце і ў гэтай справе ня ідзе адносіцца да яе з халоднасьцю.

### Ліквідавалі прарыў

Агульны сход курсантаў будаўнічых курсаў ЦШУ (плотніцкі пэч першай бригады) якія працуюць у савгасе „Брончыцы“ на пабудове сьвінарнікаў, заслухалішы інфармацыю тав. Стрыжко аб прарывах на фронце будаўніцтва ў савгасе і аб адозьве ЦК, прыняў рэзолюцыю:

1. Мобілізавацца на ліквідацыю прарываў у вырашэньні мясоей праблемы.
2. Абвясціць сябе ўдарнікам і ў 48 гадзін скончыць палову адкормачніка.
3. Мы выклікаем па соцсаборніцтва на павялічэньні тэмпаў будаўніцтва, яшчэ большаму павялі-

чэньню якасьці працы, павялічэньню тэмпаў, якія прыпуюць у Неврапах.

4. Абавязваемся бесьліпа працаваць на пабудове нечы на перашкоды.

Свае абавязкі Цінаўцы павіны выконваць з пэўнасьцю.

„Барацьба за хлеб — барацьба за соцыялізм“ (ЛКСМБ)

## ЛІЧБЫ Б'ЮЦЬ ТРЫВОГУ

### За 20 дзён кастрычніка загатоўлена толькі 51,8% месячнага пляну

### XIII гадавіну Кастрычніка адзначым магутнай лавінай чырвоных абозаў імя Х зьезду ЛКСМБ

## ЛІКВІДАВАЦЬ ПРАРЫЎ НА ХЛЕБАЗАГАТОУЧЫМ ФРОНЦЕ

Кастрычнік зьяўляецца адным з рашучых месяцаў у справе хлебазагатоўкі на Беларусі. Ён павінен даць 50000 тон, ці 38 проц. выкананьня гадовага пляну. Аднак зьявіліся, якія зьмяшчаюцца ніжэй, гавораць аб тым, што ў выкананьні кастрычнікавага пляну маюцца вялікі прарыў. У кожнай ячэйцы мы маем хронічнае адставаньне хлебазагатоўкі ад пляну.

Так, за 20 дзён кастрычніка месячны плян хлебазагатоўкі выканан толькі на 51,8 проц., г. зн., што мы адсталі на цэлую пяцідзёнку ў выкананьні месячнага пляну. За 4 пяцідзёнку загатоўлена крыху больш, чым за трэцюю — 12,6 пр.

Соцыялістычны сэктар (колгасы і савгасы) замест стаць на чале зьданы хлеба бяспечна плятуцца ў хвасьце. Гэта наглядзецца ў многіх раёнах. Аб гэтым гаворыць ход гадовага выкананьня і кастрычнікаўскага пляну.

Так, на 20 кастрычніка савгасы выканалі гадовы плян толькі на 15,1 проц. За 20 дзён кастрычніка месячны плян выканан толькі на 11,2 проц., а 4 пяцідзёнка кастрычніка дала зусім мізэрную лічбу — 0,9 проц.

На лепш справа і ў колгасах, якія гадовы плян выканалі толькі на 32,2 проц., а кастрычнікаўскі на 16,9 проц.

Асвоенае паступленьне хлеба ў большасьці праходзіць выключна за лік індыўдзальнага сэктару — аднаасобных бядняцка-сераднякіх гаспадарак.

Кулак заможнік яшчэ дагэтуль манэўруе і не здае прызначаемай яму кантрольнай лічбы хлеба.

А ў наасобных сельсаветах і раёнах (Асьвейскі, Тураўскі і інш.) кулак наваг не атрымаў кантрольных лічбаў адначы хлеба. Слабое паступленьне хлеба тлумачыцца тым, што на мясцох паслабілі барацьбу з кулацтвам.

Часта вызначаюцца кантрольныя лічбы тым гаспадаркам, якія абкладзены ў індыўдзальным парадку, а да заможных гаспадарак кантрольныя лічбы не даводзіцца.

Мы маем такіх раёнаў, дзе да сьвіней яшчэ раёнавыя партыйныя, комсамольскія і коопэрацыйныя арганізацыі працуюць бяздзейнасьць у справе хлебазагатоўкі, дзе навуе праваопартуністычнае стаўка на самацік. Да такіх раёнаў трэба аднесці: Капыльскі, які выканаў гадовы плян хлебазагатоўкі на 11,8 проц., Сьвіслацкі — 15 проц., Парыцкі — 15 проц., Гарадоўскі — 17 проц., Камяніцкі — 18 проц., Расонскі — 21 проц., Самахаўлавіцкі — 21 проц., Любаньскі — 19,2 проц. і Слуцкі — 25,7 проц. Гэтыя раёны зьяўляюцца першымі кандыдатамі на чорную дошку.

Але побач з адзначанымі вышэй мы маем такія раёны, якія павышавіцца справіліся з хлебазагатоўкамі і на працягу бліжэйшых дзён свой гадовы плян выканаюць.

Так, на першым месцы ў выкананьні гадовага пляну хлебазагатоўкі на 15 кастрычніка ідуць: Жытэвіцкі раён — 94,3 проц., Халопеніцкі — 89,8 проц., Ветрынскі — 89,4 проц., Полацкі — 80,1 проц., Каралінскі — 74, Буда-Кашалёўскі — 72 проц. і Лешчаніцкі — 71 проц. Гэтыя раёны аднымі з першых прыдуць да фінішу раней тэрміну, і яны павіны быць заносены на чырвоную дошку.

Выкананьне гадовых плянаў па вышэйпералічаных раёнах з усёй яскравасьцю сьведчыць аб тым, што пляны хлебазагатоўкі зьяўляюцца зусім рэальнымі, і што яны могуць і павінны быць выкананы раней тэрміну.

Выкананьне гадовых плянаў па вышэйпералічаных раёнах з усёй яскравасьцю сьведчыць аб тым, што пляны хлебазагатоўкі зьяўляюцца зусім рэальнымі, і што яны могуць і павінны быць выкананы раней тэрміну.

Выкананьне гадовых плянаў па вышэйпералічаных раёнах з усёй яскравасьцю сьведчыць аб тым, што пляны хлебазагатоўкі зьяўляюцца зусім рэальнымі, і што яны могуць і павінны быць выкананы раней тэрміну.

Выканалі заданьне на 112 проц.

Хлебазагатоўкі на в. Дукорскі, Дукорскага сельсавету, Сьмілаўскага раёну закончыліся з посьпехам. Гадзіна выкананьне ўсёка выкарыстаны 112 проц.

### ХУТАРСКІ С-САВЕТ ДЗЕ, МАНІЛЕЎСКІ-У ХУТАРС

ЧЭРВЕНЬ, 22. (Па тэлефону ад нашых юнкора) Выкананьні работ у будынку загатоўкі хлеба на раёне праходзіць здавальна. Плён у дапамогу высковым партыйна-комсамольскім лэйкам, а таксама сельсаветам Чэрвеньскі РК і РК ЛКСМБ выканалі ўрадавыя ўрадавыя загатоўкі ідзе Хутарскі вет, дзе ўборка бульбы і плян гадовага заданьне загатоўкі выканан на 80 проц. Хлебазагатоўкі выкананы Самаабилдаваньне праведзены ў населеных пунктах на агульняе сумы сельгас. паступленьне адстае ў правядзеньні ўрадавага павіні Манілеўскі с-с.

Пост „Чырвоная Зямля“

Спадзяюцца на савецкіх чырвоных абозаў

„Чырвоная Зямля“ ужыла раз сыгналізаваць аб адстацы ў справе хлебазагатоўкі хавіцкім раёне. Гэтага ўлічылі ні партыйныя, моўскія ячэйкі, і таму кастрычніка заданьне толькі на 50 проц.


На лепш праходзіць і гатрові. Заданьне выканана на 36 проц. Комсамольскія ячэйкі ўдзельнічаюць ініцыятарамі ў працы, а спадзяюцца на гэтай рабоце.

### Заданьне перавыканана

Заданьне ЦК ЛКСМБ раёна комсамольскага наўскага раёну перавыканана на 2 вагоны. Уся бульба выключна праз арганізацыі чырвоных абозаў.

Заданьне перавыканана на 112 проц.

Заданьне перавыканана на 112 проц.



НА ЗДЫМКУ: Сьвінныя комуны „Інтэрнацыянал“ Барысаўскага раёну.

### Чэрвеньскія опартуністыя не пачулі сыгналаў друку

У „Чырвонай Зьмене“ ўжо ня раз пісалася аб нядабайных адносинах устаноў Чэрвеньскага раёну да справы будаўніцтва сьвінарнікаў і ўкомплектаваньня іх сьвінаматкамі, але аднаведныя органы зусім на гэта не рэагуюць, і сьвінагадоўчая праблема — пад нагрой зрыву.

Партыйныя, савецкія і комсамольскія арганізацыі да сьвінагадоўлі адносіцца па-казённаму. Адпущаныя сродкі не скарыстоўваюцца. Плянам прадугледжана пабудавань сьвінарнікаў ў шасьці колгасах і савгасах, але сьвінарнікі на будуюцца. Райколгасасюз бюратычна адносіцца да гэтай справы. Зусім не забяспечвае колгасы і савгасы належным будаўнічым матэрыялам. У колгасе „Будзёны“ і шэрагу іншых сьвінныя стаіць у траці. Аб разьвіцьці сьвінаматкаў не клопоціцца.

Паставы партыі і ўраду аб сьвінагадоўлі не папулярызаваны сярод працоўных мас сільгасу.

Комсамол у гэтай галіне зусім бяздзейнічае. РК комсамоу ішчэ і на сучасны момант ня ставіў на бюро пытаньня РК аб сьвінагадоўлі.

Комсамольскія, асабліва яскравыя ячэйкі аб гэтым нічога ня ведаюць. РК комсамоу па-казённаму адносіцца да гэтай важнейшай справы. Сам сэкрэтэр РК комсамоу, тав. Красільшчынаў, і на сучасны момант ня ведае колькі сьвінагадоўчых гаспадарак знаходзіцца ў раёне.

Комсамольская ячэйка савгасу „Зялёны“ нядабайна адносіцца да будаўніцтва сьвінарнікаў у сваім савгасе.

У 4-х колгасах Раваніцкага с-с трэба пабудавань па аднаму сьвінарніку на 50 сьвінаматак кожны, але гэта будаўніцтва і на сучасны момант знаходзіцца ў стадыі вырашэньня.

Яшчэ ныводзін колгас не забяспечан сьвінаматкамі. Ня лепш справа і ў савгасе „Раванічы“. Сьвінны хварэюць на чуму ад кепскага дагляду. Патрэбна рашуча ўдарыць па опартуністых з Чэрвеньскага кіраўніцтва, якія ігноруюць дырэктывы партыі.

Сымон Ціхі.



# КВІДАВАЦЬ ПРАРЫЎ У СТАНОВІШЧЫ ПІОНЭРОРГАЊІЗАЦЫІ І РАБОЦЕ

## „ДКО Беларусі не мобілізавана на актыўны ўдзел у барацьбе за прамфінплян, за колгас, за нацыянальна-культурнае будаўніцтва краіны“ (З рэзолюцыі ЦБ ДКО ЦК УсєЛКСМ)

Вываьціць бязьлітасную барацьбу недаацэнны політычнай ролі ДКО ў справе соцыялістычнага будаўніцтва. Комсамол павінен узмамаціць сваё кіраўніцтва піонерарганізацыяй

Даклад інструктара ЦБ ДКО ЦК УсєЛКСМ тав. Прахвацілава на пленуме ЦБ ДКО ЦК ЛКСМБ\*)

Усєсаюзнага піонерскага ДКО Беларусі значна палегала змест сваёй працы. Гэты асабліва адчуваўся ў час пай пасеўнай кампаніі, пры дзеньні вытворчага походу, прычыну паставіў пытаньне дзіцячым рухам аб уключэньні дзяцей у працу на прадпрыемствах.

Піонерарганізацыя пры правядзеньні трохмесячніку беларускай і надмензускай пролетарскай культуры прымала актыўны ўдзел у барацьбе з нільсьменнасьцю і г. д.

ем выпадкі, калі распадаліся піонерскія атрады пад уплывам рэлігійных сьект і культава. Ёсьць прыклады, калі ў час дзурэйскіх сьвят дзеці замест школы ідуць у сьцягогу. У тым жа Койданаўскім раёне ёсьць факт арганізацыі пры польскім касцёле гуртка, дзе на першым погляд сьпыталі быццам толькі рэлігійныя песьні, а на самай справе гэта была контррэвалюцыйная група работ, якую арганізаваў ксьдз, проціпаставіўшы яе работе партыі, комсамолу і піонерарганізацыі. У Копыльскім раёне ксьдз вёў работу сярод дзяцей, якім яго ўплыву перапасілі ў атрад піонераў. Іны цуеццілі чуткі, што „вось прыдуць палкі і наведзюць на гэтых галыштуках“. Пад такім уплывам з колгаснага атраду колгасу „Копэртар“ Жлобінскага раёну вышла 15 дзяцей аднаасобнікаў.

падрахтоўцы піонераў да абароны БССР, дзе гэта пытаньне павінна стаць асабліва востра і больш шырока, чымся ў іншых мясцох. Калі ўлетку 1929 і зімою 1929-30 г. піонерская арганізацыя Беларусі мела пасьпехі ў галіне ваеннай

работы, якія выразіліся хача-б у тым, што на ўсєсаюзным зьлёдзе піонераў Беларусь атрымала прэмію, а ў час спаборніцтва пазвала шмат цікавых работ у галіне ваеннай падрыхтоўкі, дык зараз гэта дзейнасьць піонерскіх атрадаў аслабла.

### Атрымаўся політычны прарыў

У гэты ўдзель дзейнасьці атрадаў не змогло замацаваць кіраваньня комсамолу, ня здолела прыстаць яго з тым, каб перадаць піонерскую арганізацыю на штодзённага практычнага будаўніцтвам соцыялістычным будаўніцтвам.

прамфінплян, за колгасны рух, на нацыянальна-культурнае будаўніцтва. Ёсьць толькі частка атрадаў, паасобныя групы атрадаў, якія сапраўды пераключылі сваю дзейнасьць на барацьбу за прамфінплян і за колгасы.

У Менску, напрыклад, толькі атрады з заводу „Энэргія“, „Польмя Рэвалюцыі“, Наркомгандлю, МЦРК і шчачынаў фабрыкі былі мобілізаваны на выкананьне пільнаў прадпрыемстваў, а астатнія атрады ня ўключыліся ў справу практычнай барацьбы з прарывамі.

### Недаацэнка палітычнай ролі арганізацыі—асноўная прычына прарываў

Соцспарніцтва ў піонерскай арганізацыі не атрымала належнага праламленьня, дзякуючы найменьню, яго арганізацыя.

маецца вялікі адліў піонераў з атрадаў. Напрыклад, у колгасе „Расьсьвет Пераможца“ з атрадаў ў 150 чалавек засталася толькі 50. У Віцебску распалася 20 атрадаў, у Гомелі—21, у Палешчаніцкім раёне—23 і г. д. і г. д.

Выніку гэтага ў дзейнасьці Беларускай ДКО атрымаліся вялікі політычны прарыў. Асноўная камуністычнага вынікі— практычны ўдзел на пільнейшых участках соцыялістычнага будаўніцтва. Піонерская арганізацыя Беларусі не мобілізавана барацьбу за выкананьне

У Менску, напрыклад, толькі атрады з заводу „Энэргія“, „Польмя Рэвалюцыі“, Наркомгандлю, МЦРК і шчачынаў фабрыкі былі мобілізаваны на выкананьне пільнаў прадпрыемстваў, а астатнія атрады ня ўключыліся ў справу практычнай барацьбы з прарывамі.

Усё гэта красамуна паказвае, як ідзе барацьба за дзяцей і ў сваю чаргу вымагае слабую базальнасьць нашых піонерскіх арганізацыяў, якія вельмі часта ня могуць проціпаставіць свой уплыву уплыву варажых элемэнтаў.

Усё гэта прышло да таго, што ў піонерскай арганізацыі Беларусі

Палітычна неадацэнка кіраўніцтва комсамолу піонерарганізацыі выяўляецца яшчэ і ў тым, што комсамольскія ячэйкі абмяжоўваюцца толькі вылучэньнем паводароў, не звязваючы на іх якасьць. Так, напрыклад, на 17-ці раёнах з 736 паводароў—57 партыйцаў, 579 комсамольцаў і 100 чалавек беспартыйных. Соцыяльны склад кіруючага сьляду піонерарганізацыі наступны: рабочых—47, батракоў—176, сьляна-беднякоў—315, служачых і вучняў залічаных да служачых—228 чалавек. Большасьць—зусім маладыя комсамольцы, нядаўна прынятыя ў комсамол.

### Узяць прыклад з лепшых

Атрады, якія пераключыліся на пільнейшы рэйкі работы дзавілі, піонеры могуць шмат у чым прымаць прыклад. Так, напрыклад, у Гомелі атрад друкарнага „Палесдруку“ мобілізаваўся на работах не зьявіўшыся на працы рабочых. Дзякуючы гэтаму піонеры атрада альбо перабоў у атрады зав. „Энэргія“ і Політэхніку, ачуніўшыся разам, дапамагалі рабочым заводу „Энэргія“.

У справе ўсєагульнага навучаньня толькі непадчыны пачынальнікі. Вялікай часткай вучаствам працы вараз аьдзляецца ўсєагульнае навучаньне. Але, на жаль, на гэтых участках, акрамя невялікіх пачынальняў, нічога няма. Піонерская арганізацыя цалкам не мобілізавалася на політэхнізацыю школ, на барацьбу за ўсєагульнае навучаньне.

Усё гэта красамуна паказвае, як ідзе барацьба за дзяцей і ў сваю чаргу вымагае слабую базальнасьць нашых піонерскіх арганізацыяў, якія вельмі часта ня могуць проціпаставіць свой уплыву уплыву варажых элемэнтаў.

Усё гэта прышло да таго, што ў піонерскай арганізацыі Беларусі

### Зрабіць пералом у працы

Неабходна зраз, шляхам узмацненьня кіраўніцтва піонерскай арганізацыі Беларусі, ажывіць работу піонерскіх атрадаў.

Піонеры ў адным толькі атраду змагалі завербаваць 40 рабочых, якія закантрактаваліся за зарплату за канца пільгодзі. Ёсьць і атрады, якія на-бывому трэба перадаваць піонерам.

Піонерарганізацыя ня ўключылася ў колгасна-вытворчы поход комсамолу, у якім практычна ажыццяўляюцца ўстаноўкі і лэзунгі, вызначаныя XVI партызьездам у падрыхтоўцы новай хвалі колгаснага руху.

Усё гэта красамуна паказвае, як ідзе барацьба за дзяцей і ў сваю чаргу вымагае слабую базальнасьць нашых піонерскіх арганізацыяў, якія вельмі часта ня могуць проціпаставіць свой уплыву уплыву варажых элемэнтаў.

Усё гэта прышло да таго, што ў піонерскай арганізацыі Беларусі

Трэба павярнуць усє піонерскія атрады тварам да сваёй вытворчасьці, мобілізаваць іх на барацьбу за выкананьне прамфінплян, на барацьбу за ўзьяцьце новай хвалі колгаснага прыліву, на барацьбу на нацыянальна-культурным фронце і іншых участках нашага соцыялістычнага будаўніцтва. Трэба зрабіць так, каб піонерская арганізацыя была сапраўдным памочнікам у працы комсамолу, была вартай зьмены лэпінскаму комсамолу.

### Клясавая барацьба за дзяцей абвастраецца

У гэты момант барацьба за дзяцей, абвастраецца, у якім абвастрэньні бачна ўсєагульнае навучаньне і ўсєагульнае выхаваньне.

У Койданаўскім раёне мы маем чужых элемэнтаў, і часта падпадаюць пад уплыву ворага.

У дзень ударніка школьнікі Усцьбейскай школы I-ай ступені правялі суботнік на ўборцы гародніны на сваім школьным гародзе. Вучні Усцьбейскай школы ня дэталі на соцспарніцтва суседніх школ.

У дзень ударніка школьнікі Усцьбейскай школы I-ай ступені правялі суботнік на ўборцы гародніны на сваім школьным гародзе. Вучні Усцьбейскай школы ня дэталі на соцспарніцтва суседніх школ.

### Сусьветны эканамічны крызіс і рабочая моладзь

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.

Усє грамадзкае політычнае і гаспадарчае жыцьцё капіталістычных краін ідзе зараз пад знакам самага абвастрэнага і усєагульнага крызісу.



1-я комсамольская газета ў Швайцары

Нядаўна вышаў першы нумар газы "Юнге Гардэ" (Малая Гвардыя), цэнтральны орган швайцарскага комсамолу.

Тры "злачынствы" нямецкага падлетка

Гэтымі днямі, у горадзе Кенігсбэргу (Нямеччына), суд над няпоўналетнімі вынес тры прыгаворы па справе 16-гадовага рабочага-члена школьнага савета—Курта Нідэрштрасэра.

Комсамольскія арганізацыі Швайцары ўзялі на сябе абавязак распаўсюдзіць "Юнге Гардэ" сярод рабочай і сялянскай моладзі.

Але буржуазныя судавыдзі на тым ня спыніліся. У прыгаворы падкрэслена, што "малады чалавек дзяржаўна небяспечны". Таму, звыш усяго яго прыгаварылі да 3 год "прымусовага выхавання".

Дагэтуль нават у больш сур'ёзных выпадках суд абмяжоўваўся толькі паўгадовым "выхаваньнем" малалетніх злачынцаў.

Гэты нахабны, выдэкаваўчы прыгавор буржуазнага суда яшчэ раз даводзіць, што капіталісты ідуць на ўсакую подласць у барацьбе супроць рэвалюцыйна настроеных маладых рабочых.

Зьверства "культурных" амэрыканцаў

Выпадкі лічаварыя, крывавага самасуаў неграў у Амэрыцы адбываюцца амаль штодзень.

Нядаўна ў Чыкаго (буйны прамысловы горад ПАЗШ) поліцыя наладзіла аблаву на мал дога рабочага — негра камуніста актывага члена камітэту беспрацоўных. Ратулючыся ад праследваньня, негр ускрыўся ў пуставаўшым доме. Аднак, поліцэйскія знайшлі яго і тут-жа зьверскі зьбілі.

Гэтая дзікая расправа выклікала вялікае абурэньне сярод рабочых гораду Чыкаго. Яны разам з беспрацоўнымі наладзілі перад памяшканьнем

гарадакога савету магутную дэманстрацыю пратэсту.

У Конэралі (штат Георгія) натоўп разьвішаных амэрыканцаў — буржуа хапэў лічаварца негра Георгія Кларка за "спачуваньне камунізму". Аднак, негру ўдалося скрыцца.

Тады на дапамогу прыйшла "паслужылая" поліцыя. Кларк быў арыштаваны і пасаджаны ў турму. Ноччу амэрыканскія "патрыоты", якім турмы назіральнік перадаў ключ ад камары, укралі негра, увезьлі яго на аўтамабіль і навісілі на тэлеграфным слупе.

30.000 іен на барацьбу з камунізмам у школах

У японскіх унівэрсытэтах за кожным студэнтам, які цікавіцца рэвалюцыйным рухам, наглядваюць асобныя шпікі. Па скажэньню унівэрсытэту гэтыя студэнты заносіцца ў сакрэтныя "чорныя сьпісы". Сьпісы рассылаюць дырэктарам заводаў і кіраўніком устаноў да ведама. Зразумела, што панаўляючы ў гэтыя сьпісы прысуджан на беспрацоўе і пастаянным праследваньні поліцыі.

удзел у рэвалюцыйнай барацьбе, расьце.

Зьдэкаваўшы буржуазія тэрмінова сьпыхае пэрыядычныя меры. Штаты шпіёнаў у ВНУ павялічваюцца. "Чорныя сьпісы" будуць уведзены і ў сярэдніх навучальных установах.

Апроч таго, Міністэрства народнай асьветы ўключыла ў бюджэт новага году выдаткі ў 30000 іен (іена каля 86 кап.) спецыяльна на барацьбу з камуністычным уплывам у сярэдніх школах.

МЭТАЛІСТЫЯ БЭРЛІНУ ЎСТУПІЛІ Ў БАРАЦЬБУ



15-Х у Бэрліне пачалася ўсеагульная стачка мэталістаў. НА ЗДЫМКУ: Дэманстрацыя мэталістаў перад будынкам заводу АЕГ

ДА АПОШНЯЙ КРОПЛІ КРЫВІ АБАРАНЯЦЬ СССР

БЭРЛІН. У Магдэбурзе, — цывільны нацыянал і соцыял-фашызму, — адбылася першая ўсенамецкая канфэрэнцыя кіраўнікоў анты-фашысцкай маладой гвардыі. У канфэрэнцыі прынялі ўдзел дэлегаты амаль ад усіх раёнаў Нямеччыны. У гонараровы прэзыдыум абраны Маскоўскі танкавы атрад.

чых мэталістаў і да апошняй кроплі крыві абараніць СССР супроць драпежніцкаў імпарызму і фашызму. У заключэньне адбыўся грандыёзны антыфашысцкі мітынг. 10 тысяч рэвалюцыйных рабочых Магдэбургу наводзілі агромністую плешчу і абавязаліся правесці шырокую мобілізацыю мас працоўных супроць растучай небяспэкі фашызму.

Польшча пад пагрозай фінансавага развалу

ВАРШАВА. Польскія газеты з трывогай падкрэсліваюць аднакі рэзкага абвастрэння фінансавага крызісу ў Польшчы. За першую декаду кастрычніка запасы золата і чужаземных грошай польскіх дзяржаўных банкам ішоў скарэціліся на 25 млн. злотых (злоты каля 22 кап.). Газеты ўказваюць таксама на рэзкае падзеньне цэнасьці аблігацый польскіх дзяржаўных пазык на амэрыканскіх бір-

жах. Некаторыя аблігацыі прадаюцца зараз у два разы тавей іх офіцыйнага кошту.

Нагорнае фінансавага становішча ў Польшчы засьведчава таксама тымі абставінамі, што Штэсудзі зрабіў прадстаўніком дружы новую (трэцюю па ліку) заяву, прысьвечаную "вышчаснаму бюджэту". Міністр фінансаў патрабуе ад Штэсудзкага зьніжэньня выдаткаў, але Штэсудзі не згаджаецца.

АБЯЦАНЬНІ ЗЛАЧЫННА НЯ ВЫКОНВАЮЦА

ВСНГБ адклаў пачатак навучальнага году ў Будвучы да 1-га лістапада

Школы ня маюць сродкаў для забясьпечаньня вучняў абуткам і адзеньнем

Навучальны год у ФЗВ зрываецца

Замест 1-га верасьня—1-га лістапада

2 месяцы вучобы Будвучу сарваны

1-га верасьня павінны былі пачацца заняткі ў менскім Будвучу пры Белдзяржбудзе. Заняткі сваечасова не пачаліся з-за адсутнасьці памяшканьня. Ня глядзячы на ўсе сыгналы "Чырвонай Зьмены" памяшканьне сваечасова ня было падрыхтавана. Праз нейкі час далі памяшканьне, дзе раней зьмяшчаўся рабочы камітэт пабудовы Унівэрсытэцкага гарадка. Памяшканьне на 150 чалавек недастатковае.

Пачалі рамантаваць яго. Як-небудзь скончылі Абяцалі пачаць вучобу ў кастрычніку. Прымой кастрычнік—заняткаў няма.

Кісялеў, нам, загадчыка менскай канторы Белдубудзьяна, сказаў нават: "галаву падажу, а заняткі 15 кастрычніка пачнуцца".

17 кастрычніка на ўсіх цэхах аб'яві: "3 сьнежняга дня заняткі". У вучню нават настроі падняўся. У гэты-ж дзень—загадчык

і яго намесьнік бегалі па вах да будучых педагогаў і ніку... заняткі адкладваюцца лістапада.

Як-ж гэтакі прычына адзін дзень два загады! Што адзін адмяняе другі. Аднак што ВСНГБ "прымой на дзень адзін кастрычнік, бо будвучыя яшчэ ня скончыліся (!)".

Такім чынам выходзіць, што ні ператварыліся ўжо ў рабочы дзякуючы будвучычаму сэзонна пачаць вучобу. Мы лічым пры такіх адносінах з Будвучы выйдучь кваліфікаваньня, у разьвітых рабочых, а сельскіх фэліянаў, саматужнікі сельскіх фэлі.

Трэба, каб зб гэтым людзі з ВСНГБ.

Сёма Крытыко

Чырвоным алоўкам

ДЗЬВЕ СУСТРЭЧЫ

Сустрэліся ў трамваі. — Га! Здароў, Івану! — Здароў, здароў. Што чуваць? — Нічога... Гэ... Ну, а ты, працуеш? — Так, працую. Таксама праца... Эх! — Дзе-ж ты працуеш? — У якімсьці фабзавучы, ці будвучы, пёс яго ведае... — Тэ-э-с... а ведаеш? — Што? — Відзікі ты дурань! — Чаму-ж?! — Ушоў-бы ды і ўсё. Ну і месца знайшоў для працы, Цыфу! Можэ скажаш, не? — Як-жа пайсьці? — Проста, зрабіцца хворым. Прынясі паперку ад доктара, а калі ты на медаладзе рабўёс здаровым, дык кажы, што на працы захварэў.

— Скажы, што дадэка і ты ад доўгае кадзі захварэў? — Ай, добра! — Ну, а што так? — Ад Латуновіча пайшоў з фабры Латуновічаў пмаг, яны — у Менскім будвучы і дзяржбудзе, пры Белдубудзьяна — у палым шэрагу іншых навучальных устаноў і цэхах.

Калі іхнія прозьвішчы новыя, дык—Л.віна, Пунывітас і ішныя з Будвучу



Студэнтка хэміка-тэхнічнага інстытуту тав. на практычных занятках заводзе "Энэргія" (Менск)

Латуновіч ушоў з Будвучу. Праз два месяцы сустрэліся ў кіно. — Га-а-а! Рабіновіч, — здароў! — Здароў, здароў! Што чуваць? — Нічога... Гэ... Ну, а ты працуеш? — Працую... Таксама праца... Эх! — Дзе-ж ты працуеш? — На нейкім "Адраджэньні", — дзе шчоткі робяць. — Тэ-э-с... А ведаеш? — Ведаю, ведаю! — Што-ж ты ведаеш? — Што я дурань. Ведаю,—уходжу ўжо. — Вось, вось,—дагадаўся! — Ну, а калі слытаюць чаму?

25 кастрычніка а 6 гадзіне ўвечары ў гор. Барысаўскім памяшканьні клубу хэмікаў адчыняецца III раённая канфэрэнцыя барысаўскай арганізацыі ЛКСМБ. ПАРАДАК ДНЯ: 1. Доклад ЦК ЛКСМБ (дакл. т. Азароніч), 2. Справаздача РІ ЛКСМБ (дакл. т. Кріль), 3. Справаздача рэзызыі мсіс (т. Крупіна), 4. Выбары райкому і райкамсіс, 5. Выбары дэлегатаў на X зьезд ЛКСМБ.